



**Ровары**  
«з душой»



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

# ЗВЯЗДА

3

САКАВІКА 2016 г.

ЧАЦВЕР

№ 41 (28151)

Кошт 2100 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



**Папулярная**  
**навука**  
**па-беларуску**



**Журналістыка —**  
**гэта**  
**лад жыцця**  
**СТАР. 5**

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Міхаіл РУСЫ, намеснік**  
**прэм'ер-міністра:**

«Беларуская сельскагаспадарчая прадукцыя сёння пастаўляецца на рынкі больш як 30 краін. Асноўная маса яе — больш за 80 працэнтаў — рэалізуецца на рынкі Расіі. Так, гэты рынак для нас сёння больш прэміяльны, чым іншыя. Але пастаўлена задача прырост прадукцыі пастаўляць на рынкі трэціх краін. Цяпер многія прадпрыемствы могуць пастаўляць прадукцыю ў Кітай, ідзе работа на рынках Інданезіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў».

Курсы замежных валют,  
устаноўлены НБ РБ з 3.03.2016 г.

Долар ЗША		21275,00 ▼
Еўра		23094,00 ▼
Рас. руб.		288,85 ▲
Укр. грыўня		796,82 ▲



Прынамсі ён ужо пачаўся ў сталічным прадпрыемстве «Мінскі парнікова-цюльпанавы камбінат». Да 8 сакавіка тут ужо вырашчана больш за 50 тысяч руж і 80 тысяч цюльпанаў. Кветкаводы Кацярына САВІНА, Ірына КІРЫКОВІЧ, Настасся МОЛЧАЊ працуюць сярод гэтага хараства штодня.

ФОТА БЕЛТА.

## ■ Спажывецкі кошык

### КАМУ СЫР З ЦВІЛЛЮ,

або Будзе попыт — зробім і хамон

Я з таго пакалення, якое заспела часы дэфіцыту. Памятаю, як людзі хадзілі ў крамы са слоікам, каб купіць смятану на вагу, як стаялі ў чэргах па каўбасу, цукар ці нават малако і хлеб; як радаваліся, калі на прадпрыемствах выдавалі наборы дэфіцытных прадуктаў, і як штурмаваліся крамы, дзе на прылаўках з'яўляліся зялёныя бананы. А сёння мы маем настолькі насычаны рынак, што даводзіцца шмат часу змарнаваць, каб навучыцца ў ім арыентавацца. Ці ўмеем мы прадумваць свой рацыён, выбіраць якасныя прадукты? Ці ведаем, як выкарыстоўваць ці падаваць на стол нетрадыцыйныя для нашай краіны прадукты? Ці чытаем этыкеткі і ўмеем расшыфроваць на іх надпісы?

## ТАННЯЯ — ЗНАЧЫЦЬ МЕНШ КАРЫСНЫЯ?

Сёння ў якасці эксперта, які можа даць нам карысныя парадкі па выбары прадуктаў, без якіх наўрад ці абыходзіцца якая сям'я беларусаў, мы запрасілі дырэктара Інстытута мяса-малочнай прамысловасці Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па харчаванні Аляксея МЕЛЯШЧЭНЮ. У час гутаркі высветлілася, што нашых спажывцоў сапраўды трэба выхоўваць, бо ад іх выбару залежыць, што будзе трапляць у гандлёвую сетку.

Беларусы спажываюць за год 80 кг на чалавека мясных вырабаў і ў межах 260-280 кг малака і малочных прадуктаў. І айчыныя вытворцы гатовы выпускаць для іх любую прадукцыю. Можа, пакуль на нашым рынку і нельга знайсці, напрыклад, хамон, папулярны ў Іспаніі. Але нашы заводы маглі б і яго вырабляць, калі б на такі прадукт — даволі дарагі і нязвыклы для беларусаў — знайшоўся спажывец.

**СТАР. 4**

## ■ Нерухомасць

### РЭАЛЬНЫ ПОПЫТ — ТОЛЬКІ НА НОВЫЯ КВАТЭРЫ

Цяпер у гатовых новабудоўлях упершыню прапануецца беспрацэнтная растэрміноўка на два гады. Прынамсі на дарагія кватэры



Сёлета пакупніцкая актыўнасць на першасным рынку жылля пачала аднаўляцца

ўжо ў другой палове студзеня, пасля чаго кліенты і арганізатары будаўніцтва стварылі сапраўдны рывок: колькасць здзелак за першы месяц удвая перавысіла падобны паказчык за студзень 2015-га. Аднак на другасным рынку попыт знізіўся амаль да нуля.

**Кошт «квадрата» ў новабудоўлях**  
**дасягнуў мяжы ў 800 долараў**

Намеснік начальніка аддзела кансалдынга і аналітыкі аднаго са сталічных агенцтваў нерухомасці Андрэй ЧАРНЫШОЎ адзначае, што пачатак года для рынку нерухомасці заўсёды з'яўляецца няпростым часам, асабліва студзень. Ужо традыцыйнае скаканне валют прымушае пакупнікоў браць «тайм-аўт» каб звыкнуцца з «новымі» коштамі. Гэта прымушае забудоўшчыкаў і прадаўцоў шукаць новыя маркетынжавыя магчымасці прыцягнення пакупнікоў з найменшымі зніжэннямі кватэрных каціровак. Як вынік, сёлета на рынку новага гатовага жылля з'явілася беспрацэнтная растэрміноўка на два гады на кватэры вялікіх плошчай.

**СТАР. 2**